

## АД ЧАСОЎ ПЕРШАБЫТНЫХ – 1917

**Каваленя Аляксандр Дэмітрыевіч** (21 лют. (5 сак.) 1895, в. Кашицы Гродзенскага пав. – 27 жн. 1937), беларускі археолаг. У 1930 г. выявіў стаянку Гарадок ля в. Старыя Ладыкі, гарадзішча ля в. Чарэя.

**Караткевіч Валянціна Браніславаўна** (28 чэрв. 1934, с. Белаводскае Маскоўскага раёна, Кыргызстан – 28 лют. 1983), беларускі археолаг, гісторык. Кандыдат гістарычных навук (1965). Скончыла БДУ (1956). Працавала на-вуковым супрацоўнікам у Ашмянскім краязнаўчым і Брэсцкім гісторыка-краязнаўчым музеях, выкладчыкам Брэсцкага педінстытута. У 1969–1983 гг. старшы навуковы супрацоўнік Інстытута мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору АН БССР. У 1971 г. абследавала гарадзішча ля вёсак Гара, Грынкі, Дварэц, Малая Вядрэнь, Ясяноўка. Выявіла курган ля в. Антаполле. Абследавала курганы і курганныя могільнікі ля вёсак Аўсянікі, Васькаўшчына, Запружаны, Іванск, Пачаевічы, Труханавічы, Трылесіна.

**Раманаў Еўдакім Раманавіч** (30 жн. (11 верас.) 1855, мяст. Нова-Беліца, цяпер у межах Гомеля – 20 студз. 1922), беларускі археолаг, фальклорыст, этнограф, краязнавец, педагог. Правадзейны член Рускага геаграфічнага таварыства (1886), Маскоўскага таварыства аматараў прыродазнаўства, антралогіі і этнографіі (1886), Маскоўскага археалагічнага таварыства (1890, чл.-карэспандэнт 1886), Віцебскага статыстычнага камітета (1891). Адно з найбольш выдатных яго адкрыццяў – Люцынскі могільнік Віцебскай губ. (выявіў 293 пахаванні). Адкрыў помнік эпіграфікі XII ст. Барысаў камень. Даследаваў археалагічныя помнікі Падняпроўя і Пасожжжа. Высвятляў дрыгавіцка-крызвіцкую паграніччу. Даследаваў гарадзішча і Замкавую гару ў Магілёве, курганы ў Нова-Быхаве, Брунавічах, Лучыне Магілёўскай губ., у маёнтку Каходка Віцебскага пав. Выучваў гарады Полацкай зямлі – Луцкомль і яго манастыры. У 1882 г. абсле-

даваў курган ля в. Аўсянікі. У 1888 г. выявіў 2 курганы ў ваколіцах Луцкомля і гарадзішча ля в. Чарэя. Выступаў у абарону помнікаў гісторыі і культуры Беларусі, асуджаў грабежніцтва скарбашукальнікаў. Шмат знаходак перадаў у Магілёўскі, Віцебскі, Віленскі музеі. Дзейнасць Раманава адзначана залатым і вялікім сярэбраным медалямі, дыпломамі навуковых таварыстаў.

**Цягака Лідзія Іванаўна** (н. 21 лют. 1937, г. п. Кампаніеўка Кіраваградскай вобл.), беларускі антралог. Кандыдат гістарычных навук (1970). Скончыла Мінскі медыцынскі інстытут (1960). З 1969 г. у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору АН Беларусі (з 1973 г. старшы, з 1986 г. вядучы навуковы супрацоўнік, з 1991 г. загадчык аддзела атрапалогіі і экалогіі).

Даследуе праблемы часавай і просторавай зменлівасці морфафункцыянальных прыкмет людзей. Аўтар навуковых і навукова-папулярных прац, у тым ліку «Нарысаў па антралогіі Беларусі» (1976 г., з І. І. Салівон, А. І. Мікулічам). Займалася антралагічнымі даследаваннямі на Чашнічыне, вынікі якіх апісаны ў нарысах па антралогіі Беларусі.

**Чарняўскі Міхаіл Міхайлавіч** (н. 7 сак. 1938, в. Круці Мядзельскага раёна), беларускі археолаг. Кандыдат гістарычных навук. Даследуе матэрыяльную і духоўную культуру плямён каменнаага і бронзавага вякоў паўночна-заходній Беларусі, першабытнае мастацтва на Беларусі. У 1956 г. выявіў гарадзішча ля в. Ясяноўка.

**Штыхай Георгій Васільевіч** (н. 14 ліп. 1927, в. Старая Беліца, цяпер Гомельскі раён), беларускі археолаг. Доктар гістарычных навук (1983), прафесар (1989). Скончыў БДУ (1956). З 1962 г. навуковы супрацоўнік, з 1981 г. заг. сектара, з 1988 г. заг. аддзела зон новабудоўляў, з 1993 г. заг. аддзела археалогіі і гісторыі Полацкай зямлі Інстытута гісторыі АН Бе-